

Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Выкананчага Камітэту Саветаў БССР.

9 ГОД ВЫДАННЯ.

„Нават людзям з моцнымі нэрвамі жудасна“.

Інвеста складаецца сёлета выбарчы статысты для капіталістичнай Еўропы. У трох краінах за апошнія месцы пройшлі парламенцкія выбары — у Польшчы, Францыі і Немеччыне. І ўсюды выбарчая маніхана, на глядзячы на яе выпады белага тарору, на глядзячы на ўсялякія сацыяль-здрадніцкія хітрасці, выглядае больш, як калі-небуда, пылільные рабочых мас.

Трыста тысяч рэвалюцыйных працятаў на польскіх выбарах, мініён — на французскіх і, нарэшце, тры з чверцю мільёна на немецціх, — такія вільварныя масыны за Захадзе ўзыну на выбарчую барацьбу, абідунаў і групаваў над сваімі сцігамі камунізму. Ці ж гэта жарты — яго слы у цэнтры Еўропы складаюць амаль піціміленную грамаду!

На фоне агульнага посыху камірты на сёлетніх выбарах асабіцца рэйфена выдзяліліца перамогу камуністичнага авангарда ў ёўрапейскіх сталіцах. У Польшчы за камуністу галасаваў усець працятаў Варшавы. У Францыі — рабочыя Парыжу адады камірты чвэрць мільёна галасоў, што больш чым удалася захапіць сацыяль-шункарыстам. І, нарэшце, у

ПАХАБНЫ ВЫКЛІК УСЯМУ СВЕТУ, ПІСУДЗКІ ПЕРАВОДЗІЦЬ ПАЛІТВЯЗНЯЮ НА РЭЖЫМ КРЫМІНАЛЬНІКАЙ.

У польскім урадавым «Дзеніку Ustaw» за подісам прэзыдента Польшчы аголашаны новы астрожны статут — пахабны вікіл ўсёй сусветнай грамадзкай думцы, якія ў працу не-калькіх год дамагаюцца амністіі для 6.000 палітычных вязняў, зняволеных у польскіх фашысткіх астрагах.

Першы за ёсё, новы статут адмянене існуючу да гэтага часу камітэгроў палітычных і рэйні «дзяржавных злачынцаў» з крыміналнымі арыштантамі. Палітычнаволенія павінны, роўна з апошнімі, выконваць усе фізічныя працы, якіх ад іх патрабуе астрожная адміністрацыя. Забараняеца арганізацыя гурткоў з мэтамі самадаўкі. Статут падрабізняне пэ-ралічавае меры пакарання, якія накладае адміністрацыя — ад памяшаннія пайка і пераходу на хлеб і ваду да зняволенія ў ўсімуну аздыні на два тыдні, прычым пры пакаранні ў другі раз, трэмін тримання ў аздыночных камэрхах павялічваецца ў два разы.

Статут падгледжвае шраг выпадкаў, якія даюць права начальнікам астрагаў ужываць агністрэльную зброю. Ен набывае моц з 11 ліпеня.

Сацыял-арханьнікі будуть выкрыты.

ВАРШАВА, 25-У. Камітэцкія сацыял-арханьнікі супрацоўнічалі супрацоўнічоцца з аханьнікі. Гэтая працяга пададзена ў сёйт у звязку з выбарчымі сацыял-арханьнікі.

НОВАЯ ЗЯМЛЯ.

Пазма Якуба Коласа «Новая Зямля» карыстаецца ў Захадній Беларусі такім вялікім посьпехам, што выйшла ўсю тэр-ци раз. Папярэдня выданыя слухаюць. Потым паліцыя загадзіла дарогу з'арганізаваному Бітнэрам наході і арыштавала некалькі асоб.

ХВАЛЯ ЗАБАСТОВАК.

У сувязі з устроствам дарогой выбухам у Варшаве па працы шорогіх канфітакі міністэрства і працоўнікамі. У шмат якіх выпадках канфітакі прыўнеслі забаставак. Хвала забастовак пасту-пова ўзрасте.

ДВА ПРАЦЭЦЫ.

«Газета Варшавская» (№ 154) пададзена, што працяга працэс праф. Ю. Вайнахускага, якія абраў замах на нашага галіскіх падраздзяленій, б. член нагіднайшай рады ПСС, прыменены на пасады на прыслеўнічых праф. у Польшчы. Бітнэр пададзені ўсюдзе пасады аханьнікі.

ПЭПЭСАУСКІ ЛАЙНІК-ЗЛОДЗЕЙ.

Я. Польскі, б. лайнік магістрату ў Польшчы, б. член нагіднайшай рады ПСС, прыменены на пасады на прыслеўнічых праф. у Польшчы. Бітнэр пададзені ўсюдзе пасады аханьнікі.

ХЛЕБ З БУЛЬБАЙ.

Дыктатар дзяржаваманты міністэрства зем-ліхтвоста выказаў, каб да візкому хлебу дадаць 10 прац. бульбы, бо дыктатар у Польшчы вельмі слабы. У шмат выклады аханьнікі аханьнікі.

СОТНІ АХВЯР КАПІТАЛІСТЫЧНАЕ ЭКСПЛЯТАЦІІ.

ІРАГА, 20-5. Выкладчыны з чах-хабароў некаторымі сацыял-дэмакратичнімі працадавцамі. Выкрайвани-хабароў сацыял-дэмакратичнімі працадавцамі. Халупы аханьнікі брашуру, у якой выклады аханьнікі аханьнікі.

НЬЮ-ЁРК. 22-У. У пасады «Матара» — адна з калальнай, якія на браце на працу членам прафсаю-зію. Карытаваючыя неагрэваванасцю рабочых, адміністрацыя калальнай на выкладчыны сацыял-дэмакратичнімі працадавцамі.

ГАРДІН, 23-4. У Келье прыеха-хабароў выставаўкі Халатаў. Горкі аг-тарыфы з ліхоманіем, якія іспыту-хабароў выставаўкі Халатаў. Горкі аг-тарыфы з ліхоманіем, якія іспыту-

АДРЕС РЭДАКЦЫІ:

МЕНСК, рог вуліц Ленінскай і

Карла Маркса (2-і Дом Саветаў).

— Радыянт — № 478.

Радыактор — № 769.

Матара прымеца — з 9-й да 3½ гадз.

Навыкаркісткія рукаўкі на падзіні аханьнікі

— не варочаюцца.

КАНТОРЫ: Менск, рог вуліц Ленінскай і Карла Маркса. Телефон № 244.

(2-і Дом Саветаў).

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:

На 1 месец 20 р.

• 3 2 р. 70 к.

• 6 4 р. 70 к.

• 1 год 8 р. — .

Імяна аханьніка: Ивановіч

Івановіч

СУПРОЦЬ КАТАРЖНАГА ПРЫСУДУ НАД ГРАМАДОЙ.

Вызваленчы рух яшчэ
больш узмазніца.

(Гарбарня „Большавік“).

Фашысцкая Польшча спрабуе арыштам, турмамі, катарагай і забойствамі задушыць вызваленчы рух работчых і сялні Захоадній Беларусь. Крыжавыя пасудчыкі хотуюць раскалоць мношыя баявныя шэрары народных мас Захоадній Беларусь і гэтым пасабільна ўпартуць барапаў.

Працдачы на Вільні і Віленскому, нападамі і забойствамі савецкіх працдачы на Польшчу яны рыхтуюць наяду на савецкую дзяржаву.

Мы пераконаены, што вікія рабочы, турмы, катарага, рассстрыны на землях Балгарыі імкненыя нашых таварышоў і братоў з Захоадній Беларусь да поубачыць вызваленчыя в крывавых мас польскіх катаў.

Усе рабочы і сялні Захоадній Беларусь пойдуть пад баявы сцяг Кампарты, якая зводыць іх ад классавага і нацыянальнага ўдзіць.

Проч крывававе прыгнечанне польскіх фашысців катай!

Патрабуем вызваленчы ўсіх палітвазнікаў на Польшчу!

Ніхай жыве Савецкая юзда ў Польшчы!

Ніхай жыве Кампарты Захоадній Беларусь!

Беларускі нацыянальны рух не загіне.

(Драждажава завод «Чырвоны Залак»).

Мы, рабочы і служачы заводу, заслукаўшы інфармацыю аб прысадзе польскага суду над Беларускай Грамадой і аб прадзеце 126 барапытой за справу вызваленчы рабочае масы і сялніца Захоадній Беларусь—выказаем сваёй глыбокай абуроўкай і пратестуем супроць катарагнага прысаду і суда фашысцікі катаў.

Мы патрабуем тэрміновага вызваленчы ўсіх палітычных зняволеных, якія зарас маревею ў заслонках фашысцкай Польшчи.

Працоўныя Савецкага Саюзу ціўверда ўпўнімі, што вікія рабочы, пісякі катарагні і сымротныя прыгнечаніе, якія ўзмогнуць спыніць пераможнага барапыту рабочае масы ўсего савету з сваёй вызваленчы.

Беларускі рабочы і сялні, якія зарас маревею пад ярмом пансія Польшчи, не забудуць гэтага прысаду і яшчэ дзіясць абуроўкуюць свае шэрагі ў справе барапыту за вызваленчы.

**Працэс Грамады—пра-
вакація фашыстай.**

(Шкляны зав. «Пралетары»).

Рабочы і служачы зав. «Пралетары», заслукаўшы інфармацыю аб судзе над «Грамадою» адзначаюць, што польскі фашызм, каб расправіць з працэстаратамі Захоадній Беларусь, які хоча дамагчыся адноўлівых праф і роўнасці, чыніць над працоўнымі начуваніямі зледек.

Працэс Грамады скончыў.

Супроць суду дасельскі прынадлежнасць пасудных да кампарты і сувязь іх з Масквой і Менскам аказаўшися прафасціяльнай. Агульны сход рабочых і служачых з ненавісцю працэструю суду фашысцкай Польшчы і заківец засцерагаюць працэстаратамі Захоадній Беларусь узіміць свой голос працэстру.

Гандыкатаам судаўдзялі фашыстай! Шлем братарская прынадлежнасць асу-
дзаным членам Грамады!

Ніхай жыве Савецкая Польшча!

Да працоўных і да культурных дзеячоў усяго савету.

22 мая, у Вільні, скончыўся працэс Беларускай Савецкай Рабочыніцкай Грамады. На працэту трох месеціў засцерагаюць свет быў съезделам суду над цалым народам, сведкамі судовага працэсу, у матар'ях якога, як сказаў на судзе польскі патріята, абаронца пасудных, праф. Пятрусаў, польскім пасудамі іх упартуць барапыту.

Працэс на Вільні і Віленскому, нападамі і забойствамі савецкіх працдачы на Польшчу яны рыхтуюць напад на савецкую дзяржаву.

Мы пераконаены, што вікія рабочы, турмы, катарага, рассстрыны на землях Балгарыі імкненыя нашых таварышоў і братоў з Захоадній Беларусь да поубачыць вызваленчыя в крывавых мас польскіх катаў.

Усе рабочы і сялні Захоадній Беларусь пойдуть пад баявы сцяг Кампарты, якая зводыць іх ад классавага і нацыянальнага ўдзіць.

Проч крывававе прыгнечанне польскіх фашысців катай!

Патрабуем вызваленчы ўсіх палітвазнікаў на Польшчу!

Ніхай жыве Савецкая юзда ў Польшчы!

Ніхай жыве Кампарты Захоадній Беларусь!

Беларускі нацыянальны рух не загіне.

(Драждажава завод «Чырвоны Залак»).

Мы, рабочы і служачы заводу, заслукаўшы інфармацыю аб прысадзе польскага суду над Беларускай Грамадой і аб прадзеце 126 барапытой за справу вызваленчы рабочае масы і сялніца Захоадній Беларусь—выказаем сваёй глыбокай абуроўкай і пратестуем супроць катарагнага прысаду і суда фашысцікі катаў.

Мы патрабуем тэрміновага вызваленчы ўсіх палітычных зняволеных, якія зарас маревею ў заслонках фашысцкай Польшчи.

Працоўныя Савецкага Саюзу ціўверда ўпўнімі, што вікія рабочы, пісякі катарагні і сымротныя прыгнечаніе, якія ўзмогнуць спыніць пераможнага барапыту рабочае масы ўсего савету з сваёй вызваленчы.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўдзялі фашыстамі Захоадній Беларусь.

Судовы працэс Грамады паказаў усяму савету, што рабочы і сялні Захоадній Беларусь толькі за імкненне падаць на судаўд

ПА НАШЫХ ЧЭМБЭРЛЕНАХ.

9 месяцаў за 7 рублёў.

Ішчэ у 1927 годзе селянін Лазэрка Ізюм судзеў з арцелью «Грудз» спаганавае з не іх належачага иму за працу ў арцелі хлеба. Для замежных спраў траба было заплаціць Менскаму Акру за хлебаў збор у суме 7 руб.

— Ну, калі так, дык вічога на зробіш, — раптых Лазэрка, і накіраваў Акру 7 руб.

Кроху пазней начу Лазэрка, што з бяднікоў не бирець гарбавы збор. Ен зімінчыўся ў сельсавет, і атрымаў спраўку ў замежную частку райвыканкаму, чакаючы выдаць грошы.

Прачытаў спраўку працаўнік і кажа:

— Не, таварыш, грошы вы не атрымаце, бо ў нас такога пераказу яў было. Накінече гэту спраўку ў нас, мы сумесца ў нашай адноснай накіруем Менскаму Акру да высыпіць грошы. Але што ён зверненіца—адказ.

— Мы яшчэ не атрымалі гэты пераказ.

— Зімінчыёсса,—просіць Лазэрка, і накіраваў в Менску ідзе 9 месцаў.

— А ёсё можа быць,—кажуць працаўнікі райвыканкаму.

Найдоўга чакаючы, Лазэрка заапошнія грошы купіў білет і пасаў у Мен-

Ал. Станкевіч.

Плодзяць абшарнікай.

У 1925 годзе было разъмеркаванне на паселішчаў, ў більшага паселішчаў на вёсцы Стары-Клязэўцы эксплатаўцү працоўных на самых большых умовах. Зімінчы ў час пустуе, бо ўтвараўся ніхто і ні думае.

У студзені місяца 1928 быў наўгародана адноўленіе ў Вілейшы Зімельнай Кантролю НКЗ з характарыстикой мясцовай улады абед недарычнасцю ў атрыманні грамадзянскіх і мадальнях. Між іх дра грамадзянскі Курник А. і Клебану М. толькі атрымалі паселішча. Гэтама грамадзянска—непрацоўны элемент, але на агульных сходзе сялян дали надію, што яны будуть самі атрымаваць атрыманнія, а таксама будуть сіліцца на ёй.

— Добра, згодаўся сяляні, калі будзе працаўца, сіліцца.

Але падісце і засталася падісцю, а Курник і Клебану як не рабілі на зімілі, так і на робіць. Атрымалі паселішча ў горадзе Барысаве, пабудавалі на атрыманых пляцох будынкі, да і

А. Сермяшко.

Як Шашкін мірыць сялян.

У Ганны Козыравай, што жыве ў вёсцы Навазахах, Новаселіскага сельсавету, вышыя ладобрас—памер муж, і вось не заноўва, які з гады жыла на гэтым хане, захадзіць ўзімікі. Узімікі дык заўсёды, які з гады жыла на гэтым хане, захадзіць ўзімікі. Узімікі дык заўсёды, які з гады жыла на гэтым хане, захадзіць ўзімікі.

25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

«Тав. Карпісіч. Як прыкам запісаўся це, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Чашнік:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

Зімельнік, калі запісаўся, дык можа біць, калі не, то нельга абімьць узімікі аўтамабіль. Дай адаць.

Шашкін:

— 25—28.

